

0 газете

Гістарычны шлях, пройдзены Стаўбцоўскай раённай газетай, увабраў у сябе шмат яркіх старонак. На свет газета з'явілася на пяты дзень пасля памятнай для жыхароў Стоўбцаў падзеі – уз'яднання Заходняй Беларусі з БССР – пад назвай «Знамя» і распавядала аб «вялікай радасці вызваленага часцямі Чырвонай Арміі насельніцтва Заходняй Беларусі ад прыгнёту, жабрацтва і беспрацоўя». Прайшло яшчэ пяць дзён верасня 1939-га, і з друку выйшаў другі нумар стаўбцоўскай «раёнкі». Ён ужо быў цалкам беларускамоўным і меў іншую назву – «Голас селяніна».

Спачатку як газета Часовага кіраўніцтва г. Стоўбцы, а затым і ў якасці друкаванага органа стаўбцоўскіх райкама Кампартыі і райвыканкама ў першыя гады свайго існавання «Голас селяніна» актыўна інфармаваў сваіх чытачоў пра жыццё краіны і тыя пазітыўныя пераўтварэнні, якія адбываліся ў перадваенны час на Стаўбцоўшчыне.

У ліпені 1943 года стаўбцоўскі «Голас селяніна» пачаў выходзіць у падполлі, у адным з партызанскіх атрадаў, якія дзейнічалі на тэрыторыі Налібацкай пучшы.

У пасляваенны час газета заўсёды падтрымлівала і актыўна прапагандавала лепшыя ўзоры працы жыхароў раёна, іх сапраўднага прафесіяналізму, распавядала аб перадавіках вытворчасці, людзях высокага абавязку і творчых памкненняў, выступала супраць коснасці і кансерватызму. Таму нездарма яна стала надзейным сябрам, дарадцам і выхавальнікам для многіх пакаленняў жыхароў Стаўбцоўшчыны.

Свой адбітак на гісторыю газеты наклалі і аграрныя пераўтварэнні пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя. У 1962-1963 гадах, у сувязі са стварэннем у Беларусі калгасна-саўгасных вытворчых упраўленняў, адбылося аб'яднанне некалькіх «раёнак» у адно рэгіянальнае выданне. Менавіта ў гэты час адбылося перайменаванне газеты, якая, пачынаючы з 1 мая 1962

года, стала выходзіць пад назвай «Прамень» у якасці друкаванага органа Мінскага абкама КПБ і аблсавета і распаўсюджвалася на тэрыторыі Стаўбцоўскага, Уздзенскага і Дзяржынскага раёнаў.

Аднак так званы міжрэгіянальны газетны эксперымент не ўдаўся, і ў сакавіку 1963 года на Стаўбцоўшчыне зноў з'явілася свая «раёнка» пад назвай, якую не змянілі далейшыя перыпетыі нашай айчыннай гісторыі, – «Прамень».

У верасні 2018 года быў зроблены рэдызайн сайта. Новы сайт адрозніваецца візуалізацыяй, адаптаваны для мабільных прылад і адпавядае ўсім сучасным стандартам інтэрнэт-журналістыкі.

Прамень

Галоўная | Падпіска | Аграрызм | Спецвыпускі «Праменя» | 2 Еўрапейскія ігры | Мінскай вобласці — 80

Жатва — 2018 | Бяспека дарожнага руху | Мае родныя стаўбцы | Крочам па раёне | Год малой родины | Тэма тыдня

РАДЫЁ «СТОЎБЦЫ»

Аб газеце | Кантакты | Аб'явы | У краіне і свеце | Нумары | Тэлефонны даведнік

Stay Connected

Назначэнні

Старшынёй праўлення Стаўбцоўскага раённага спажывецкага таварыства назначаны Андрэй Аляксандравіч ХАЛЮТА. А. А. Халюта закончыў Беларускаю дзяржаўную сельскагаспадарчую акадэмію, Акадэмію кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь. Працаваў эканамістам

Калонка Рэдактара

Нумары

Сацыяльная дапамога – на крокавай даступнасці

На Стаўбцоўшчыне аграгарадок Налібакі, які аддзяляе ад райцэнтра амаль паўсотні кіламетраў, і навакольныя з ім...

Сентябрь 28, 2018 · No Comment · Read More

Ветэранскі падворак – стыльны дворык

Працягваецца раённы агляд-конкурс «Ветэранскі падворак», прысвечаны Году малой радзімы. Многія ветэраны вайны і працы з...

Сентябрь 28, 2018 · No Comment · Read More

Ствараць, захоўваючы спадчэнае

Меню






- Аграрызм
- Афіцыйна
- Ганаруся сваёй прафесіяй
- Грамадства
- Добраўпарадкаванне
- Моладзь Стаўбцоўшчыны
- Навіны Стаўбцоўшчыны
- На кантролі
- На сувязі — рэдакцыя
- Памяць
- Прадпрымальніцтва
- Сацыяльная сфера Стаўбцоўшчыны



ПРАМЕНЬ



Свежие новости Трудные будни молодого педагога из глубинки



ОБЩЕСТВО



МЫ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ



ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

- Трудные будни молодого педагога из глубинки 07.10.2018
- «Мечтаю, чтобы физкультура оказалась в числе любимых предметов» 07.10.2018
- Валянціна Адамовіч: «Жывая істота адчувае

Стаўбцоўская «раёнка» дала творчае жыццё многім вядомым у нашай краіне людзям, стала адпраўной кропкай на шляху ў прафесію для дзясяткаў здольных журналістаў. У прыватнасці, на яе старонках спрабавалі сваё пяро пісьменнікі і паэты Мікола Маляўка, Казімір Камейша, Генрых Далідовіч, Уладзімір Мархель, Яўген Хвалеі, Алесь Камароўскі і іншыя.

Сёння ў кагорце друкаваных сродкаў масавай інфармацыі «Прамень» мае сваю адметнасць і па-ранейшаму карыстаецца папулярнасцю ў жыхароў Стаўбцоўшчыны.